

Печка была зімовым курортам, пра гэта ў „Тарасе на Парнасе“ — Зэўс „грэў на печы стары плечы ды нешта ў барадзе шукаў“. Альбо ў народных прыпейках: „А на печы пры лучыне дзеўкі гроши палічылі, налічылі шастак і купілі мужыка. А на печы пры лучыне маці гроши палічылі, налічылі кучку і купілі сучку“. Асучасненая *печ* — гэта грубка, пазней камін. Клалі печы *печнікі*, сапраўды на *печы* добрыя рэчы. Печ ласкова грэе і ўспаміны.

## Піва

### Аляксандар Лукашук

Халоднае, съвежае, неразбаўленое, густое, бурштынавае, бочкавае, пennaе — памятаеце рэкламу: *піце піва пennaе!*

Што добра пад *піва*? Сушаны лешчык, салёны абаранак, вараныя ракі, сяброўская гутарка пра ўсё на съвеце.

*Піва* прыдатнае для ацэнак: зь ім *піва ня зварыш* — не даговорышся, не паразумеешся. А вось выправіца „да Абрама на *піва*“ значыць — да праайцоў, на той съвет. Хоць на tym съвеце, паводле наяўных звестак, *піва* няма — там амброзія (тым, хто заслужыў). У Бібліі *піва* ня згадваеца ані разу, хоць у Чэхіі можна купіць куфаль з тэкстам *піўнога* варыянту малітвы „Ойча наш“.

*Піўніцай* на пачатку XX стагодзьдзя ў Беларусі называлі адмысловы склеп для захоўванья *піва*, квасу, малака, гародніны; *піўніцы* былі драўляныя і мураваныя. *Піва* зь *піўніцы*, пэўна, смачнейшае, чымся зь сёньняшнім жалезнай лядоўні.

Бровары — даўняя прыкмета беларускіх мястэчак. Неяк адзін слуцкі патрыёт хваліўся: раней казалі „*піва* няма, толькі слуцкае“, а цяпер слуцкае *піва* — самае смачнае. *Піва* ня ёсьць нацыянальны напой для беларусаў, як для чэхаў ці баварцаў, дзе вараць тысячы гатункаў і выпіваюць сотні літраў за год, наладжваюць *піўныя* съяты ды *піўныя* путчы. Але ў Беларусі апошнім часам *піва* становіцца прадметам нацыянальнай гордасці: наша *піва* — лепшае за расейскае, смачнейшае за польскае, таньнейшае за літоўскае.

*Піва* — паказчык того, што ўсё ў парадку, паціху, як цяпер кажуць — нармалёва.

*Хадзем на *піва*!*

## Пляцоўка

### Анатоль Вярцінскі

Дзіцячая, будаўнічая, стартавая і пасадачная... Меншая сястра *пляца*. Праўда, зь іншым функцыянальным прызначэннем.

Калі ўзяць *пляцоўку* дзіцячу, то ў адрозненьне ад *пляца*, які мае чамусьці ўласцівасць ператварацца іншым разам з *пляца* Волі, Незалежнасці ў *пляц* няволі і залежнасці, быць месцам, дзе дарослыя дзядзькі — яны ж правадыры — праводзяць ваенныя парады ды ладзяць агляды сваіх сілаў на страх унутраным і замежным ворагам, — у адрозненьне ад гэтага, дзіцячая *пляцоўка* зь яе горкамі, лесьвічкамі, каруселямі зьяўляецца, наадварот, месцам, дзе юныя грамадзяне могуць свабодна гуляць і забаўляцца, ды

адначасова атрымліваць навыкі, так бы мовіць, мірнага сусідаваньня, урокі таго, як жыць у згодзе і паразуменьні адно з адным.

Што датычыць *пляцоўкі будаўнічай*, то незалежна ад яе памераў і тапаграфіі, тут усё вырашае адзін чыннік — хтό будоўлю заказвае, хтό праектуе, ну, і, вядома ж, хтό прараб — вольны будаўнік ці раб. У першым выпадку будзе ўзвядзены трывалы ды дыхтоўны дом. У другім — пабудаваная з горам напалам якая-небудзь хаціна-камуналка, якая пры першым жа землятрусе дасыць трэшчыны або разваліца зусім.

*Пляцоўка стартавая і ўзльётная, пляцоўка пасадачная.* Яны часта не супадаюць, не атаясмліваюцца, што і меў на ўвазе народ, калі казаў: высока падлящеў, ды нізка сеў; прыехаў тузам, а паехаў з канфузам; няпрайдай можна далёка пайсьці і ўесь съвет абысьці, а назад, дадому зь ёй ня вернешся.

## Постаць

### Леанід Галубовіч

Яшчэ зь вясковага дзяяцінства помню — зіма, шарага гадзіна, а ты адзін у хаце, замкнуты знадворку, бездапаможны, галодны, сплаканы. Усё ўзіраешся ў сутоннае акно, і,вой, як ёкае тваё дзіцячае сэрца, калі раптам за шыбаю прамільгне знаёмая *постаць* маці або бацькі. Гэта і ёсьць твае найпершыя *постаці*...

Па часе давядуць яны табе, што ўсякае жыцьцё даеща з боскай ласкі. І ўжо Бог стане той тваёй патаемнай *постаці*, якая жыцьме ў табе толькі за кошт веры. І будзе велічнай нагэтулькі, наколькі моцнай будзе гэтая вера.

За згаданымі трывма зьявяцца *постаці* тваіх школьніх настаўнікаў, якія ў сваю чаргу адкрыюць табе *постаці* слынных людзей навукі, культуры й гісторыі. Сярод іх будзе шмат чужых і часовых імянаў. Такіх, як Іван Жахлівы, Сувораў, Маркс і Энгельс, Ленін і Сталін, Дзяржынскі...

І ўсё ж паступова, як з туману, пачнуць выяўляцца ў свае, пасоўваючы чужых наўзбоч памяці. Так увойдуць у тваё жыцьцё Францішак Скарэна, Мікола Гусоўскі, Кастусь Каліноўскі, Францішак Багушэвіч, Максім Багдановіч, Ларыса Геніюш, Уладзімер Караткевіч.

Больш за 40 гадоў мінула з той шараг зімовай гадзіны... І цяжка паверыць, што пішу я гэтыя слова ў Менску, у сваёй кватэры на вуліцы Кастуся Каліноўскага, што ў мяне ёсьць дачка-пяцілітніца, зь якой можна своеасабліва пакалямбурыць наконт яе ўзаемаадносінаў з падлеткамі:

— Каго любіш? — пытаюся.

— Люблю Беларусь! — не міргнуўшы вокам, какетліва вольнічае яна.

— Тады ўзаемна, — кажу я не без іроніі, але з падтэкстам.

Так, спаквала, у чалавечым жыцьці паўстае і самая важная *постаць* — Айчыны.

## Прамень

### Сяргеј Сокалаў-Воюш

Слова *прамень* Вацлаў Ластоўскі памылкова выводзіць ад слова *прамы* і падае цэлы шэраг вытворных — *праменны, прамяное, прамяністы, прамяністасць, праменъчык...*